

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 183 (5857) 10 жніўня 1937 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

## С Е Н Н Я У Н У М А Р Ы:

Аб парадчы калгасам лясных угоддзяў. Паста-  
нова Савета Народных Камісараў БССР і ЦК  
КП(б)Б.  
Ведомасць па парадчы лясноў калгасам.  
Зводка Наркамзема БССР аб выкананні плана  
трактарных работ МТС.  
АРТЫКУЛЫ:  
Парадавы — Беларускі народ дзякуе Вялікаму  
Сталіну.  
Г. Вярхоўскі, С. Галкін — Яшчэ аб шкодніцтве  
ў Наркамземе здароўя БССР.  
Пузінаў, Шляфер — Незразумелая пазіцыя.  
Р. Дольні, І. Каральнік — Пад апскай упаўна-  
важанага беларускага кіраўніцтва сувязі.  
Н. Вішнеўскі — Траці пераход.  
Старшыні калгасаў растлумачваюць калгаснікам  
гістарычную пастанову СНК Саюза ССР і ЦК  
ВКП(б).  
Адзінаццаць патрыётаў нашай квітнеючай ра-  
дзімы вышлі ўчора ў саўны пераход Менск-  
Кіеў.

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

Наш адказ ворагам народу. (Заметкі ўдзельнікаў  
пераходу).  
Футбольны матч Васконія—зборная Менска.  
ЗА РУБЯЖОМ:  
Перамога савецкіх фізкультурнікаў у Парыжы.  
Германія павялічвае адпраўку ваенных матэры-  
ялаў мяцежнікам.  
Вялікія маневры італьянскіх войск у Сіцыліі.  
Інтрыгі іспанскіх рэакцыянераў.  
Камітэт абароны поўначы Іспаніі.  
Пагроза фінансаво-эканамічнага крызіса ў Японіі

## БЕЛАРУСКІ НАРОД ДЗЯКУЕ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ

Калгаснае сялянства БССР перажывае  
незабытаемыя дні, дні вялікай радасці.  
Знаёмым са пастановай партыі і ўрада,  
сялянства навоцна бачыць, як польскія  
шпікі, ненавідзячы беларускі народ, усяк  
шквалілі яму, і як савецкая ўлада дапа-  
магае БССР. Восем чаму знаёмлілі і па-  
становай партыі і ўрада ператварылася ў  
сапраўднае народнае свята, у дэманстра-  
цыю беззавестнай аданасці народа сваёй  
партыі, сваёй справе, справе партыі  
Леніна—Сталіна.

Па ініцыятыве таварыша Сталіна, які  
даведаўся аб тым, як кашчэлілі беларус-  
каму народу польскія шпікі, партыя і ўра-  
д адказаў дапамогаю БССР, якая дазва-  
ляе ў самыя кароткія тэрміны ліквіда-  
ваць усё вышкі шкодніцтва ў сельскай  
гаспадарцы рэспублікі. І ў гэтым акце но-  
вае локаль бранкай дапамогі народу, ува-  
ходзячыму ў вялікі Саюз Савецкіх Соцыя-  
лістычных Рэспублік.

Нама на сходах таму такога выступлен-  
ня, яма такой рэзольцыі мітынга, дзе-б  
калгаснікі БССР не завілі аб вернасці  
прышчыпам Саюза ССР, не сказалі-б сло-  
ва гарачай любові і ўдзячнасці вялікаму  
другу беларускага народа таварышу  
Сталіну.

— І не магу выказаць ў кароткіх  
словах тую радасць, якая ахапіла мяне і  
ўсіх нашых калгаснікаў, — гаворыць  
калгаснік арцелі «Першы з'езд калгасні-  
каў-ўдзячнікаў», Менскага раёна, Крэсіс  
Сымон. — Я ад шчырага сэрца дзякуе  
роднаму Сталіну за клопаты аб нас, а та-  
каса таварышу Ежову, які выкрыў вора-  
гаў народу ў Беларусі. Ворагі хашелі на-  
строіць нас супроць партыі і савецкай  
ўлады, яны адабралі ў нас прысядзібныя  
ўчасткі, арганізавалі саўгасы на сялянскія  
зямлі, які зараз ліквідуецца, а зямля бу-  
дзе аднава на вачэй.

У калгасе імя Кавалюка, Асіпаўцкага  
раёна, пасля справядачы аб Усебеларус-  
кай нарадзе старшын калгасаў ўдзельні-  
каў гэтай нарады т. Вараб'ева, высту-  
піўшы калгаснік т. Ляўчанка, які завіў:  
— Шчыра дзякуе таварышу Сталіну за  
гэты клопаты аб калгасе і калгасніках  
Беларусі. Раздзім усіх шпінаў і шкод-  
нікаў, якія падрываюць нам калгасі!  
Хоць мяне і 60 год, але па першаму за-  
кліку партыі стану на абарону нашай ра-  
дзімы.

У рэзольцыі, прынятай на сходах сель-  
савета імя Леніна, Якаўлевіцкага сель-  
савета, Аптанскага раёна, калгаснікі пі-  
шуч: «Дарагі і любімы Іосіф Вісар'янавіч!  
Але ўсё сэрца дзякуе Вам за Вашы  
бальбоўскія клопаты аб нас, калгасніках.  
Мы ведаем, што гэта пастава, як і ўсе  
папярэднія, прынята на Вашай непасрэ-  
дчай ініцыятыве і пры Вашым уздзе-  
дзі. Толькі Вы, Іосіф Вісар'янавіч, дапамагі  
нам і ўсім беларускаму народу выкрыць  
і разграміць зграю шпінаў, бандытаў,  
дыверсантаў — агентаў польскага і япо-  
на-германскага фашызма».

Нама такой сілы, якая-б здыгнула  
пацінуць калгасны лад. Тройчы праяк-  
ты польскія шпікі, — трапцёнка-бухарын-  
скае і напьяна-фашыскае атрылі — з  
пелай лі роту намагаліся супроцьста-  
віць калгаснікам і апаасобнікам савецкай  
ўлады. Празвалі на кіруючую работу ў  
зямельныя і савецкія органы рэспублікі і  
ў раёнах, яны арганізавалі на сялянскіх  
зямлях саўгасы, пазбаўлялі калгаснікаў  
прысядзібных участкаў зямлі, ласоў, што  
іх раён належалі, абкалілі незаконнымі  
падаткамі і штрафамі, правозілі палані-  
цкім беларускага насельніцтва, як гэта  
мела месца ў былым Дзяржынскім раёне,  
знішчалі жытнёў і т. д.

Марзюціні з банды фашысцкіх шпікаў і  
іх прыхысцяў прайшчылі! Яны зараз  
адчуваюць усю сілу гнева народа, усю

## АБ ПЕРАДАЧЫ КАЛГАСАМ ЛЯСНЫХ УГОДДЗЯЎ

ПАСТАНОВА САВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР І ЦК КП(б)Б

У выкананне пастановы СНК СССР і  
ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня 1937 года Со-  
вет Народных Камісараў БССР і ЦК  
КП(б)Б паставаўляюць:

1. Выдзяленне ў натуре лясных  
плошчаў, належачых перадачы калга-  
сам, у адпаведнасці з пастановай СНК  
СССР і ЦК ВКП(б), а таксама размерка-  
ванне гэтых плошчаў паміж калгасамі  
правозіцца камісіямі ў складзе стар-  
шын райвыканкомаў, сакратароў рай-  
комаў, загадчыкаў райза і лясгасаў на  
месцы з прыцягненнем старшын адпа-  
ведных сельсаветаў і калгасаў.

Устанавіць, што рашэнні гэтых камі-  
сій, пасля абмеркавання іх на агуль-  
ных сходах калгасаў, зацвярджаюцца  
плэnumамі райвыканкомаў.

2. Перадачу лясноў калгасам з зансе-  
нем у акты на вечнае карыстанне зя-  
мельнай закончыць да 1 верасня 1937  
года.

3. Зацвердзіць наступнае парабнае  
размеркаванне перадаваемых калгасам

Старшыня СНК БССР Сакратар ЦК КП(б)Б  
ВАЛКОВІЧ. ПАТАПЕЙКА.

ВЕДАМАСЦЬ ПА ПЕРАДАЧЫ ЛЯСНОЎ КАЛГАСАМ ГЛ. НА 2-Й СТАР.

## СТАРШЫНІ КАЛГАСАЎ РАСТЛУМАЧВАЮЦЬ КАЛГАСНІКАМ ГІСТАРЫЧНУЮ ПАСТАНОВУ СНК САЮЗА ССР І ЦК ВКП(б)

### ЗВЫШ 200 СТАРШЫН І БРЫГАДЗІРАЎ СЛУХАЛІ СПРАВАДАЧЫ ДЭЛЕГАТАЎ

8 жніўня адбылася нарада старшын  
калгасаў, брыгадзіраў і загадчыкаў ферм  
Чырвонаслабодскага раёна. Са справядача-  
мі аб рабоце Усебеларускай нарады стар-  
шын калгасаў выступілі дэлегаты, якіх  
пелла сустрэлі ўсе прысутныя. Тут-жа  
зачытана пастава СНК СССР і ЦК  
ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму  
сялянству Беларускай ССР і аб ліквіда-  
цыі шкодніцтва ў справе калгаснага  
ўпарадкавання.

Выступаючы брыгадзіры, старшыні  
калгасаў, загадчыкі ферм ад усёй душы  
дзякавалі дэмаі партыі большэвікоў, са-  
вечкаму ўраду і асабіста правядуру пра-  
цоўных таварышу Сталіну за дапамогу і  
клопаты аб калгасным сялянстве.

Такая-ж нарада адбылася 7 жніўня ў  
Слуцкім раёне, на якой прымала ўдзел  
больш 200 старшын калгасаў, брыгадзі-  
раў, загадчыкаў ферм. Народа заслухала  
справядачку ўдзельнікаў Усебеларускай  
нарады тт. Стругача (калгас «1 мая»), Кур-  
бо (калгас «Новае жыццё»), Спенашкі  
(калгас «Камбай») і інш. Дэлегаты рас-



Працоўныя Саюзаў Беларусі з захваленнем сустрэлі пастанову СНК СССР і  
ЦК ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму сялянству Беларускай ССР і аб лікві-  
дацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання. НА ЗДЫМКУ: кал-  
гаснік т. Голуб І. А. (калгас «Маяк соцыялізма», Барысаўскі раён) чытае пастанову  
калгаснікам.  
Фота В. Лупейка (ВСО).

## АТРЫМЛІВАЮЦЬ ПРЫСЯДЗІБНЫЯ ЎЧАСТКІ (Пісьмо з Оршы)

Калгаснікі і працоўныя апаасобнікі Ар-  
шанскага раёна гарача вітаюць пастанову  
партыі і ўрада аб аказанні дапамогі  
калгаснаму сялянству Беларусі і аб лікві-  
дацыі вынікаў шкодніцтва ў справе  
калгаснага ўпарадкавання.

Раённы камітэт партыі мабілізаваў ў  
калгас 100 комуністаў, якія арганізоў-  
ваюць вывучэнне пастановы СНК СССР і  
ЦК ВКП(б) сярод калгаснікаў.

У раёне не знойдзены ні аднаго калгаса,  
саўгаса, дзе не прайшоў-бы сход, мітынг,  
дзе не чыталі-б гэтай пастановы. Шчыра  
ад усёй душы калгаснікі дзякуюць саюзны  
ўрад, комуністычную партыю і асабіста вя-  
лікага Сталіна за яго бальбоўскія клопаты  
аб калгасным сялянстве Беларусі.

Вось што гаворыць у сваім выступленні  
на мітынг калгаснік с-т. арцелі «Маяк  
комуны» Высоцкага сельсавета Кулаў:  
— Наш урад, наша комуністычная пар-  
тыя, наш лешны друг, правядуру народаў  
таварыш Сталіне не раз дамагалі белару-  
скаму народу. Гэта пастава іпачэ і  
яшчэ раз сведчыць аб тым выключна вя-  
лікіх клопатах, якія правядуру да нас,  
калгаснікаў Беларусі, саюзны ўрад, ста-  
лініскі Цэнтральны Камітэт партыі.

Нама той рэзольцыі, пастановы схода,  
дзе-б не былі запісаны словы гарачай па-  
дзякі таварышу Сталіну.

Калгаснікі с-т. арцелі імя Леніна, Якаў-  
левіцкага сельсавета ў аднагалосна пры-  
нятай рэзольцыі пішуч:

«Дарагі і любімы Іосіф Вісар'янавіч! Але  
усё сэрца дзякуе Вам за Вашы баль-  
боўскія клопаты аб нас, калгасніках. Мы  
ведаем, што гэта пастава, як і ўсе па-  
пярэднія, прынята на Вашай непасрэдай  
ініцыятыве і пры Вашым уздзе. Вы,  
Іосіф Вісар'янавіч, дапамагі нам і ўсім  
беларускаму народу выкрыць і разграміць  
зграю шпінаў, бандытаў, дыверсантаў  
польскага і японска-германскага фашызма».

Чытаючы пастанову СНК СССР і ЦК  
ВКП(б), — гаворыць калгасніца сельска-  
гаспадарчай арцелі імя ВКП(б) БССР, Ма-  
жэўскага сельсавета, Чарняўскага раёна,  
— адразу адчуваец, што яе пісаў дука ро-  
дана Сталіна. Так прости зразумелы сло-  
вы, так прости думкі і за кожным сло-

важ, кожнай думкай адчуваюцца ста-  
лініскія клопаты аб чалавеку.

У сваіх рэзольцыях калгаснікі запі-  
сваюць канкрэтныя абавязальствы, на-  
кіраваныя на павышэнне прадукцыйнасці  
працы, на ўзяцце класовай рэвалюцый-  
най пільнасці з тым, каб у найкарацей-  
шы час ліквідаваць вышкі шкодніцтва.

— Беларускі народ прыкладзе ўсе сілы  
да таго, каб ачысціць сваю зямлю ад  
польскіх шпінаў і дыверсантаў. Нахай  
ведзюць праякты адрадыні радзімы, што  
Савецкая Беларусь была, ёсьці і астанецца  
падзейным фармістам Вялікага Саюза  
Саюза на рубяжы з капіталістычным За-  
павам. І той, хто адважыцца пацінуць на  
наша шчаслівае жыццё і творчую працу—  
будзе знішчаны, — так запісаны ў сваёй  
рэзольцыі калгаснікі сельскагаспадарчай  
арцелі «Чырвоны бор», Яромкаўскага сель-  
савета.

7 жніўня ў раёне праходзіла нарада  
старшын калгасаў, брыгадзіраў і загад-  
чыкаў ферм. На нараду з'ехалася больш  
1.000 чалавек. У кожным выступленні на  
нарадзе гучалі словы павакі роднаму  
Сталіну за яго ўвагу, клопаты аб беларускім  
сялянстве. Тут-жа выступалі ўдзельнікі  
Усебеларускай нарады старшын калгасаў.

Раённая нарада аднагалосна паслала  
пісьмо правядуру народаў таварышу  
Сталіну.

У раёне прысутнілі да рэалізацыі  
пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б), Арга-  
нізацыйна камісія, якая прымуе на ліквіда-  
цыі шкодніцтва арганізацыйны саўгас-  
саў. У хуткім часе праект камісіі будзе  
абмяркоўвацца на агульных сходах членаў  
адпаведных калгасаў.

Працуе таксама камісія па адрэза-  
нню прысядзібных участкаў калгаснікам.  
40 гаспадарак калгаснікаў атрымалі но-  
выя прысядзібныя ўчасткі.

Пастава СНК СССР і ЦК ВКП(б) уза-  
навава хваляе вытворчага энтузіазма  
калгаснікаў раёна. Копыскі, Кудэўскі,  
Мажэўскі, Шыбенкі, Шапкаўскі і Яром-  
каўскі сельсаветы поўнасо выканалі свае  
абавязальствы перад дзяржавай па ала-  
чы збожжа.

КАЗЕЙ,  
ШЧАРБЮЎ.

## 300 ГЕКТАРАЎ ЗЯМЛІ АТРЫМЛІВАЕМ АД ЛІКВІДАВАНАГА СОЎГАСА

З паучэннем вялікай радасці і бязмеж-  
най любові да правядуру працоўных вяліка-  
га Сталіна сустрэлі калгаснікі і працоўныя  
апаасобнікі Чырвонаслабодскага раёна пастанову  
СНК Саюза ССР і ЦК ВКП(б) аб аказан-  
ні дапамогі калгаснаму сялянству Белару-  
скай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкод-  
ніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

На сходах і мітынгх працоўныя ўхва-  
ляюць пастанову і выказваюць вялікую  
паваку таварышу Сталіну і яго лешнаму  
сараціку таварышу Ежову за аказаную  
дапамогу беларускаму народу ў справе  
ліквідацыі вынікаў шпінаў і дыверсантаў.

У сельсаветах «Чырвоны паранічнік»  
калгаснікі і калгасніцы з вялікай увагай  
і радасцю чыталі пастанову партыі і ўра-  
да. Пасля зачытання пастановы з прамо-  
ва аб рабоце Усебеларускай нарады стар-  
шын калгасаў гэтай дэлегатаў нарады  
старшыня праўдзеныя ітэй арцелі тав.  
Свірыдовіч. Калгаснікі пелла сустрэлі  
адуле дэлегата, які падрабозна расказаў  
аб дапамозе і бальбоўскіх клопатах

таварыша Сталіна аб беларускім народе,  
— Ворагі народу ўсімі сваімі поўнымі  
метамі старалясь падарваць магучасць  
нашай краіны, — гаворыць тав. Свірыдо-  
віч, — але ворагі прайшчылі. Органы  
НКВД на чале з лешным сталіным тавары-  
шам Ежовым, выкрылі шпінаўскае ба-  
дуч. Шкодніцка дзейнасць ворагаў будзе  
ліквідавана. Наш калгас «Чырвоны парані-  
чнік» зараз атрымае каля 300 гекта-  
раў зямлі ад саўгаса, які ліквідаваў па  
пастанове партыі і ўрада.

Аб рабоце Усебеларускай нарады стар-  
шын калгасаў на агульным сходе сель-  
савета «Новая пубоўна» расказаў дэле-  
гатаў нарады старшыня праўдзеныя тав.  
Марціска. Ён падрабозна сінчыў на  
фактах шкодніцкай дзейнасці ворагаў, якія  
правазілі ў зямельныя органы. Пасля вы-  
ступлення тав. Марціска зніклася мно-  
гіх калгаснікі і калгасніцы. Усе яны шчы-  
ра дзякавалі таварышу Сталіну за яго  
бальбоўскія клопаты аб калгасным сяля-  
нстве, за дапамогу, якая аказана ўсім бе-  
ларускаму народу.  
БАРНУН.

## ЛІКВІДУЮЦА ВЫНІКІ ШКОДНІЦТВА

Па Уваравіцкаму раёну разгарнулася  
практычная работа па ліквідацыі вы-  
нікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы.  
Вось ужо пяты дзень як землеўпарадка-  
нікі і шмат іншых таварышоў заняты вы-  
праўленнем шкодніцтва, якое было дапу-  
шчана ў надалейні калгаснікаў прыся-  
дзібныя ўчасткі.

Па 4 сельсаветах раёна работа па на-  
дзяленню калгаснікаў прысядзібнымі  
ўчасткамі поўнасо закончана. Ва Ува-  
равіцкім сельсаевеце прысядзібныя ўча-  
сткі разараны да законнай нормы 28 га-  
паларкам на плошчы 4,08 гектара.

У калгасе імя Ангеляска. Ляшчэкага  
сельсавета, прысядзібныя ўчасткі даре-

## НОВЫ СПАРТЫУНА-ГОНАЧНЫ САМАЛЁТ ПЕРАМОГА ЛЁГКАГА САМАЛЁТАБУДАЎНІЦТВА

Савецкая авіяцыйная прамысловасць  
атрымала новую выдатную перамогу. За-  
вод лёгкага самалётбудуўніцтва Наркома-  
та абароны прамысловасці пабудоваў но-  
вую савецкую спартыуна-гоначную машы-  
ну «М-18» канструкцыі інжынера А. С.  
Якаўлева.

Гэты лёгкі спартыуна-гоначны самалёт  
удзельнічае сабою алімпійскім ліміт-мандалан  
з нізка размешчанымі крыламі. Размах  
крылаў — 7 метраў. Самалёт мае шасці,  
якія ўбароўца, і абсталяван маторам ма-  
лой магучасці — усго ў 140 конскіх

## ПЕРАМОГА САВЕЦКІХ ФІЗКУЛЬТУРнікаў У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 8 жніўня. (БЕТА). Сёння ў  
Парыжы на стадыёне «Колонб» адбыліся  
арганізаваныя французскай рабочай спар-  
тыўнай федэрацыяй фізкультурныя вы-  
ступленні і спаборніцтвы, якія сабралі  
выключна вялікі лік гледачоў. У спа-  
борніцтвах прынялі ўдзел рабочыя-спар-  
тсмены Саюзаў Саюза, Францыі, Іспаніі,  
Чэхаславакіі, Швейцарыі, Вялікіх пас-  
пех вылаў на долю савецкіх спартсме-  
наў. У бегу на 100 метраў першым пры-  
шоў савецкі спартсмен т. Галоўкін у  
10,8 секунды, другім — француз Буёе  
— 11 секунды. У жаночым прабегу на 100  
метраў першай прышла савецкая спар-  
тсменка т. Шамавава за 12,6 секунды,  
другой — французжанка Ногрэ — 13 се-  
кунды.

Пераможнай фінальнага матча асталася  
футбольная каманда Саюзаў Саюза,  
знішчыўшы ў іспанскай каманды з лі-  
кам 2:0.

## АПОШНІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ ГЕРМАНИЯ ПАВЯЛІЧВАЕ АДПРАЎКУ ВАЕННЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ МЯЦЕЖНІКАМ

ЛОНДАН, 9 жніўня. (БЕТА). Карэ-  
спандэнт «Дойч геральд», які вырнуўся з  
Гамбурга, паведамляе, што адпраўка з  
Германіі ваенных матэрыялаў іспанскім  
мяцежнікам моцна павялічылася ў апош-  
нія тыдні. На некаторых буйнішчых га-  
бурскіх прастаян ішла выключна па-  
грукца ў Іспанію. У апошні час доступ на  
прыстань «Баркер Гафен» звычайна вы-  
творным рабочым забаронен, і пагрукца вы-  
конвацца членамі фашысцкіх ахуючых  
атрадаў. Усе ўваходы на прыстань знахо-

## ВЯЛІКІЯ МАНЕУРЫ ІТАЛЬЯНСКІХ ВОЙСК У СІЦЫЛІІ

РЫМ, 8 жніўня (БЕТА). У мясцох вялікі  
замежных водах адзначаюць, што, не  
гледзячы на шум, узятый італьянскімі  
газетамі вакол італа-англійскіх пераго-  
раў, гэтыя перагаворы адкладаюцца па-  
пер, па меншай меры, месіца на паў-  
тара.

Іотэныя ілюстрацыі да італа-англій-  
скіх адносін з'яўляюцца весткі аб вялі-  
кіх італьянскіх манеўрах, якія адбываюцца  
зараз у Сіцыліі. Як паведамляюць

## ІТАЛЬЯНСКІЯ ГАЗЕТЫ, У МАНЕЎРАХ ВЯЛІКІ УЗЕД ПРЫМАЕ ВЯЛІКІЯ, ПРЫЧЫМ АПОШНІЯ ЗАДАЧЫ ЯЕ З'ЯВЛЯЮЦА ГЛІБОКІ РАЁНЫ У МОРА. АСОБНА ТРЭБА АДЗІНЧЫЦЬ, ШТО САМАЛЕТЫ АДПРАЎЛЯЮЦА НЕ ТОЛЬКІ З ЛІТЭІСЬКА БАЗ, АЛЕ І З АЭРАПОРТАў САРДЫНІІ, ЛІВІІ І ПАЎНОЧНАЙ ІТАЛІІ. ТАКІМ ЧЫНАМ ІТАЛЬЯНСКАЕ КАМАНДАВАННЕ ПРАВАРАЕ АД ВОШНІХ МАТЧУСАВ КАНЦЕНТРАЦЫІ УСІХ ПА- ВЕРНАНЫХ СІЛ СУПРОць МАРКУСАГА ПРА- ПІЎНІКА ў Міжземным моры.

# ВЕДАМАСЦЬ ПА ПЕРАДАЧЫ ЛЯСОУ КАЛГАСАМ

НАЗВА РАЕНАЎ	Падлягае перадачы								
	3 дзятрафонда	3 а лясоў мясцовага азначэння		3 а лясоў мясцовага азначэння		3 а лясоў мясцовага азначэння		3 а лясоў мясцовага азначэння	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Бягомльскі	500	—	975	25	—	—	—	—	—
2. Бяляніцкі	1500	3000	1100	—	170	10	220	—	—
3. Вярэніцкі	1000	2100	—	142	248	30	80	—	—
4. Бешанковіцкі	500	2000	—	88	71	43	300	—	—
5. Вабруцкі	1500	4800	2231	269	—	—	—	—	—
6. Вагушэўскі	1000	3500	235	65	50	17	233	—	—
7. Варысаўскі	4000	—	2326	174	—	—	—	—	—
8. Брагінскі	430	4000	—	100	50	50	—	—	—
9. В. Камалеўскі	1200	—	894	106	—	—	—	—	—
10. Быхаўскі	1000	3000	2500	—	230	10	260	—	—
11. Беткаўскі	400	1500	—	170	100	30	200	—	—
12. Ветрыцкі	1500	2000	—	213	30	—	57	—	—
13. Віцебскі	1600	3200	—	134	30	60	176	—	—
14. Гудзкі	1000	7000	1578	322	800	40	260	—	—
15. Гомельскі	500	1700	891	609	—	—	—	—	—
16. Горацкі	1000	305	364	36	—	—	—	—	—
17. Гарадоўскі	1500	2500	22	178	10	34	256	—	—
18. Грэцкі	1000	3000	81	219	90	20	190	—	—
19. Дзержынскі	1700	3900	570	30	—	—	—	—	—
20. Добрушскі	1000	1900	306	294	—	—	—	—	—
21. Даманавіцкі	1500	3500	400	210	200	30	160	—	—
22. Дрыбінскі	1000	3000	—	556	300	60	84	—	—
23. Дрысенскі	2000	2000	1034	466	25	30	445	—	—
24. Дубровенскі	—	—	492	508	—	—	—	—	—
25. Ельскі	2000	2500	688	1412	160	30	210	—	—
26. Жыткавіцкі	1500	2500	100	2300	300	35	265	—	—
27. Жлобінскі	500	—	353	47	—	—	—	—	—
28. Журавіцкі	1000	—	761	89	—	—	—	—	—
29. Заслаўскі	700	3100	470	30	—	—	—	—	—
30. Кіраўскі	500	2500	600	—	180	25	195	—	—
31. Клімавіцкі	2000	5000	265	85	230	50	220	—	—
32. Клічэўскі	2000	3400	91	109	500	50	250	—	—
33. Камарынскі	500	3000	863	237	60	100	240	—	—
34. Капаткевіцкі	1000	3500	—	454	350	35	161	—	—
35. Кохавіцкі	1500	3000	45	155	30	15	255	—	—
36. Кармянскі	600	2500	—	89	140	—	71	—	—
37. Касцюковіцкі	1000	3000	156	444	100	35	265	—	—
38. Чырвонапольскі	800	4500	—	128	100	90	82	—	—
39. Чырвонаслабодскі	1500	1000	—	226	200	15	59	—	—
40. Крычаўскі	400	5100	552	48	100	30	270	—	—
41. Крулевіцкі	500	2400	—	62	150	—	88	—	—
42. Купіцкі	1500	2000	—	26	20	7	347	—	—
43. Лельчыцкі	2000	6000	1867	733	100	15	285	—	—
44. Лепельскі	1500	2500	291	209	—	15	285	—	—
45. Лёўнаўскі	2000	8000	—	—	200	70	30	—	—
46. Лагоцкі	2200	3500	880	20	50	5	245	—	—
47. Лоеўскі	500	4000	604	396	220	25	255	—	—
48. Лядзінскі	1000	3000	100	600	150	40	110	—	—
49. Мехавіцкі	1800	2000	—	402	60	10	1028	—	—
50. Менскі	700	4000	—	150	3	47	—	—	—
51. Магілёўскі	500	3400	940	60	—	—	—	—	—
52. Мазырскі	2000	2500	225	375	180	—	220	—	—
53. Мсціслаўскі	600	3000	—	99	70	80	51	—	—
54. Мухаўскі	1500	4000	967	2033	—	—	—	—	—
55. Аршанскі	300	700	734	266	—	—	—	—	—
56. Асвейскі	1000	1000	—	123	40	30	307	—	—
57. Асіпавіцкі	2000	7000	449	451	300	50	260	—	—
58. Парыцкі	2000	8000	539	861	300	60	240	—	—
59. Петрыкаўскі	1500	3000	751	849	190	5	205	—	—
60. Плесчаніцкі	1000	3500	100	—	150	14	238	—	—
61. Полацкі	2500	4000	53	147	80	14	206	—	—
62. Прапойскі	1000	3000	150	40	100	15	295	—	—
63. Пухавіцкі	2000	6000	660	340	200	30	270	—	—
64. Рэчыцкі	1000	3000	2028	1672	300	400	700	—	—
65. Рагачоўскі	1000	—	1475	25	—	—	—	—	—
66. Раткоўскі	1100	4400	600	—	200	50	250	—	—
67. Свіслацкі	700	2200	—	100	15	16	185	—	—
68. Селіцкі	4000	4000	—	224	76	100	—	—	—
69. Сіроцінскі	1500	2500	—	147	50	15	188	—	—
70. Стуньскі	300	3000	—	—	—	—	—	—	—
71. Смільвіцкі	600	2000	—	60	100	20	170	—	—
72. Смалявіцкі	1200	4800	—	65	100	70	66	—	—
73. Старобінскі	1800	4000	211	89	300	—	200	—	—
74. Старадарожскі	500	9415	—	531	200	160	309	—	—
75. Суражскі	1500	2900	92	308	—	—	—	—	—
76. Тарабэйскі	500	4000	8	92	170	20	210	—	—
77. Талачынскі	1000	3500	—	506	100	20	74	—	—
78. Тараўскі	2500	—	500	1500	—	—	—	—	—
79. Уваравіцкі	500	2900	337	263	—	—	—	—	—
80. Уздзенскі	2000	4500	174	226	180	10	310	—	—
81. Ушачскі	2000	3400	890	20	—	—	—	—	—
82. Халопеніцкі	1500	2800	125	175	20	15	265	—	—
83. Хойніцкі	1000	2500	—	58	130	15	97	—	—
84. Холміцкі	1000	3000	—	1560	200	30	210	—	—
85. Чавускі	1000	8000	—	125	115	60	—	—	—
86. Чашніцкі	1000	1500	—	75	100	95	130	—	—
87. Чэрвеньскі	2000	4000	860	140	200	50	250	—	—
88. Чэрныкаўскі	800	2680	—	—	200	43	167	—	—
89. Чэрацкі	1500	3000	1754	246	—	—	—	—	—
90. Шклоўскі	800	—	218	82	—	—	—	—	—

## ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК НАСТАЎНІКАЎ БССР

Многачынная армія настаўнікаў па чатковых і сярэдніх школах БССР у бліжэйшы годзе добра праводзіць свае летнія каникулы.

3.500 настаўнікаў ужо адпачываюць у беларускіх лажах адпачываў і санаторыях. 900 чалавек п'ябавалі ў санаторыях і дамах адпачывання ў Крэм, Каўказа і Украіны.

Апроч таго, звыш 2.800 настаўнікаў ездзілі на экскурсіі ў Маскву, Ленінград, Крэм, на Ваенна-грузінскую дарогу, на Беларускай і на возера Селігер.

На правільнае летняе адпачыванне школьных работнікаў прафсаюзаў арганізаваны БССР патрацілі звыш 2,5 мільяна рублёў.

## ПАД АПЕКАЙ УПАЎНАВАЖАНАГА БЕЛАРУСКАГА КІРАЎНІЦТВА СУВЯЗІ

У Беларускай кіраўніцтва сувязі пануюць дысцыпліна і палітычная свабоды. Ворагі народу беспераконтна прадаўжаюць сваю падрыўную дзейнасць. Іны наўмысна запігваюць будаўніцтва важнейшых аб'ектаў, якія маюць агульнадзяржаўнае значэнне, іны некамплектна забяспечваюць будаўніцтва матэрыяламі, зрываюць забяспечанне месца эксплуатацыйнымі матэрыяламі, запанаванымі часткамі і т. д. Пракляты кабеля ў Варшаве і Гомелі праводзіць па-шкільніцкі. Шматлікія асобы, звязаныя такой практыкай, не цікавяцца кіраўніцтва сувязі. Тут не заняліся глыбокім вывучэннем прычын аварыяў і з'яўленнем канкрэтных віновінаў.

Многія тэхнічныя непадалкі на Менскім тэлеграфі, якія па сутнасці, маюць характэрныя памылкі тлумачэнняў кіраўніцтва сувязі вымагавосты.

Да гэтага часу ў кіраўніцтва сувязі ігнаруюць патрабаванні прыгранічных раёнаў. Тураў разамчаны па алегасці 30 кілометраў ад чыгуначна і 105 кілометраў ад канечнага пункту тэлеграфнага лініі. Трансартныя срокі вельмі зраны. Пачатковы райацыз сувязі доўгі час дабіваецца атрымання хопы аўтаматызаваных дастаўкі пошты з ваказі і развозкі ў аддаленыя прыгранічныя пункты. Але Паўлаў адмаўляе ў гэтым, прыводзячы даволі доўгія матывы:

## НЕЗРАЗУМЕЛАЯ ПАЦІЦЬЯ

Вядома, што банда польскіх шпіёнаў, прабраўшыся ў кіруючыя, землярый і савецкія органы БССР, на працягу доўгага часу вяла дыверсійную работу ў сельскай гаспадарцы рэспублікі. Ворагі народу па заданых польскай контрразведкі арганізацыі на сялянскіх землях соўтас, пазаўдалі калгасінаў прысудзіліх участкаў, устаноўленых статутам сельгасарніа, абіралі ў калгасаў лясны, належаць ім рэней, увозілі незаконныя абкладанні падаткі, штрафавалі за невакананне незаконных загадаў і т. д.

Пасля выкрыцця гэтага шкільніцтва і прамога ўказання ЦК ВКП(б) і тэарыя Ша Сталіна аб ліквідацыі яго выніку сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) і яго загаліч тав. Вайноўіч пічота не прадырнал.

Наркэм БССР і Сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) нават не пачалі пярэжычэй работы па ліквідацыі соўтасу і звароту калгасам незаконна адабранай ад іх зямлі. Прысудзіліх участкі калгаснікам не былі нарэзаны. Не былі звернуты незаконна адабраныя лясны мясцовата значэння. Сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) і яго загаліч Вайноўіч пачынуў на меншай меры базізейнасць або поным сабатаж рашэння ЦК ВКП(б).

Прайшло каля 4-х месцаў. Як у Наркэме БССР былі выкрыты згвал польскіх шпіёнаў. Што-ж зрабіў Вайноўіч за час сваёй работы ў Сельскагаспадарчы аддзел ЦК ВКП(б) і яго загаліч Вайноўіч? Нічога. Яшчэ і сёння ў апарате Наркэма сядзіць і асаджваецца памала аляей, якія вельмі пена былі звязаны з ворагамі-шпіёнамі, чымі рукамі польскія шпіёны ажыццяўлялі шкільніцтва ў сельскай гаспадарцы. Дагэтушка называў старшага ПУЗІКАУ, ШЛЯФЕР.

## НА ЎБОРЦЫ ЎРАДЖАЮ ЗРЫВАЮЦЬ РАБОТУ КАМБАЙНАЎ

22 ліпеня Полацкая МТС атрымала 2 новыя камбайны. Назаўтра, на скорую руку сабраўшы гэтыя камбайны, дырэктар МТС Буйноў накіраваў іх у калгасы. Камбайн № 2 прабыў у калгасімя Вязадарскага, Дамнікоўскага сельсавета. Гэта было нечакана для праўлення калгаса, якое не падала участку для работы камбайна. Пусціў камбайн у дэжыраванне навор'е і на дрэнны участак, вельмі засмечаны травою. Камбайн быў зранна ўстаноўлен, не адрэгуляваны. Механік МТС — інжынер Ермак пры першым пуску камбайна чамусьці не прысутнічаў.

У выніку — камбайн папярпеў аварыю. Разарвалася дамажакое палатно транспарціра і палатэ ў малашыны барабан. Камбайн вышаў са строю.

## ШКОДНІЦТВА НА ЎБОРАЧНЫХ РАБОТАХ

Перадзьяны калгасы Горацкага раёна ўдарнымі тэмпамі праводзяць жніво і малашбу. Сельскагаспадарчы і Куйбішына, Горскага сельсавета, «Перамога», Руткаўскага сельсавета і інш. выканалі ўжо збожжапастаўкі і выдалі калгаснікам першыя авасяны, якія перазышлі пубную вагу прадацы мінулага года. Рэзультаты першых абматоруў радыючы калгаснікаў. У сельскагаспадарчы «Маяк», Ленінскага сельсавета», гектар жыта ў сярэднім дае 16—18 пентгераў.

Усё гэта ўзнімае вугульям калгаснікаў. Яны гораць жадаць іх можна хутчэй завяршыць уборку без малейшых страў. Аднак, іх вугульям не толькі не знаходзіць неабходнага пакрыцця з боку кіраўніцтва МТС і райземадзела, але наглываецца на косяцшы, беракратыям, а часам на прамае шкільніцтва.

Гэта пацверджваецца фактамі агіднай работы ўборачных машын з прычыны іх няспраўнасці. Не так даўно ў калгасе «Чырвоны партызан», Панкратэўскага сельсавета, абдысь засудоўваючы ўвагі факт. Ільняперабільшчыца Старасіліца пасадзіла на неадрэгуляваную Ільняперабільку «ВНІІ-5». І, зразумела, яна не магла працаваць добра. Гэта пачыналася не задоўжале з боку калгаснікаў, а заражыні лодзі пастараліся скарыстаць гэта неаадрэгуляваную Ільняперабільку, пабудаваную калгаснікаў із чое, каб Ільняперабільку зусім прагнаць з поля.

Характэрна адзначыць, што нават сакратар райкома т. Штэйнгарт не змог распазнаць гэтай рабучай выдалкі. Замест таго, каб прымушць кіраўніцтва МТС неадкладна адрэгуляваць Ільняперабільку і ён заўважыў бы, што справа не ў выпадковасці, а ў тым, што планаванне заручана сястры старога парскага афіцэра, які жыў за мяжой.

Мухін не можа не бачыць, што радзедзельскі кіраўніцтва зрывае радыёфікацыю пагранічных раёнаў, пакрывае шкільніцтва па радыёузлах і радыёстанцыях. Ён абавязана ведаць, што кіраўніцтва аддзела інжынер Зоркін у вядушым міцудым выступіў за контррэвалюцыйнымі тэорыямі, а пасля іх ім у Вярэніцкі і Ільняперабільку радыёфікацыя работнікі выкрыты НКВД.

Асіпавіцкі райацыз сувязі кіруе некай Мінаеў. Гэты прахадзіць прысвойвае дзяржаўныя грошы, спекуляіруе лашпартамі. Не гледзячы на тое, што ў кіраўніцтва сувязі ведаюць аб гэтым Мінаеў і япер прадаўжае тварыць свае цёмныя справы ў Асіпавічах.

Начальнікам аддзела снабжэння з'яўляецца выключаны з партыі былы актывіст эсар і стары афіцэр Галабураа.

Старшы інсэктар кіраўніцтва сувязі Грыбач выключаны з партыі за сувязь са шпіёнамі. Інжынер бухгалтэры сувязі Жабінскі выключаны з партыі за пасобіцтва ў шкільніцкай рабоце выкрытага арганам НКВД ворага пароку. Грыбач і Жабінскі трымаюць сувязь з арганізацыяй. Гэта, аднак, не пераказвае Паўлаў даярляць і Грыбачу і Жабінскаму адказнейшыя работы.

Засмечанасць апарата класова-варажамі элементамі, адуцтваецца сапраўднай большапольскай барабашы з рашамі шкільніцтва нікоды не трымаць сакратара парткома Мухіна. Наадварот, ён сам спрыяе засмечанасці апарата і груба ігнаруе голас партарганізацыі аб шкільніцкіх актах у сістэме сувязі.

Мухін, прапуючы начальнікам пагтовага аддзела пры кіраўніцтва, прыняў з саванцы Паўлава сваім намеснікам Некрасава, які не раз прыпытваў да судовай актывасці і зараз знаходзіцца пад следствам па абвінавачанню ў раззе крымінальных злачынстваў.

Мухін дыскрэдытуе знанне чэпа партыі. Ён сістэматычна п'янецтве. Сабутыльнікі ў яго з'яўляюцца выключаны з партыі Грыбач і начальнік гаража Дзю, які даў аўтаграфістарт да развалу. Сігналы аб маральным разлажэнні былі ў Кэгановічым райкоме партыі. Але там ўсё ж знайшлі магчымым пакінуць яго сакратаром парткома, хопя лодзі разумнасьці, што кіраўніцтва Мухіна не забяспечвае ліквідацыі выніку шкільніцтва.

Тав. Паўлаў больш, чым хто іншы бачыць і ведае актывістэчна твар Мухіна. Але ён старанна выгароджае яго. Гэта тлумачыцца, відаць, тым, што сам Паўлаў адуцтвае са сабой такія-сякія грахі і баішны выкрыцця. Тав. Паўлаў — сны урадніка. Уступлючы ў партыю, ён утэўў гэта. Сзіам памочнікам т. Паўлаў трымае выключанага з партыі Петровіча. Відаць, не выпадкова т. Паўлаў не реагуе на дзеянні ворагаў у сістэме сувязі, не ўначаліў ліквідацыю выніку шкільніцкай работы і не прыступіў да ачысткі апарата сувязі



